

**Дагавор аб Міжнародным супрацоўніцтве № 1
паміж установамі адкацыі**

ДБПАУ РА «Валгадонск тэхнікум інфармацыйных тэхналогій, бізнесу і дызайну імя В.У. Самарскага»(г. Валгадонск, Растворская вобласць, РФ) і УА "Беларускі дзяржаўны універсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі" філіял «Мінскі радыётэхнічны каледж»
(Г. Мінск Рэспубліка Беларусь)

«30» 09 2019 г.

г. Валгадонск

«30» 09 2019 г.

г. Мінск

Дзяржаўная бюджетная прафесійная установа Растворской вобласці «Валгадонск тэхнікум інфармацыйных тэхналогій, бізнесу і дызайну імя В.У. Самарскага» (далей ДБПАУ РВ«ВТІТБіД»), у асобе выконваючага абавязкі дырэктара Кабелецкай Аксаны Ульямаўны, якая дзейнічае на падставе Статута, з аднаго боку і Установа адкацыі «Беларускі дзяржаўны універсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі» філіял «Мінскі радыётэхнічны каледж» (далей УА БДУР філіял «МРК»), у асобе дырэктара Анкуда Сяргея Мікалаевіча, які дзейнічае на падставе даверанасці, пры сумесным найменні «Бакі», а паасобку «Бок», на аснове прынцыпу роўнасці Бакоў, узаемнай выгады і ўзаемнага згоды дамовіліся аб прадмете супрацоўніцтва ў галіне адкацыі. Абодва бакі заключылі дадзены дагавор аб наступным:

1. Прадмет дагавора

1.1. Прадметам дагавора з'яўляецца доўгатэрміновае супрацоўніцтва Бакоў ў сферы адкацыйнай і інавацыйнай дзейнасці, ажыццяўленне абменаў педагогічнымі кадрамі і навучэнцамі, правядзенне міжнародных адкацыйных, навукова-практычных канферэнцый, семінараў, алімпіяд і іншых мерапрыемстваў адкацыйнай накіраванасці.

1.2. Дагавор прадугледжвае развіццё і ўмацаванне адкацыйных і навукова-даследчых узаемаадносін паміж Бакамі дагавора.

2. Умовы супрацоўніцтва

2.1. Бакі наладжваюць свае ўзаемаадносіны на ўмовах стратэгічнага партнёрства і абавязуюцца ў адносінах паміж сабой і трэцімі асобамі ўлічваць узаемныя інтэрэсы кожнага з Бакоў, незалежна ад наяўнасці даручэнні іншага боку дзейнічаць у адносінах да трэціх асоб такім чынам, каб у максімальнай ступені абараніць права і інтэрэсы іншага Боку.

2.2. Бакі выказваюць зацікаўленасць у развіцці ўзаемадзеяння ў інтэрэсах фарміравання умоў для супрацоўніцтва, для чаго могуць праводзіць

сумесныя сустрэчы, канферэнцыі, кансультациі, семінары, нарады, ажыццяўляць ўзгадненне пазіцый і выпрацоўку агульных ідэй і рашэнняў па пытаннях, што ўяўляюць узаемную цікавасць.

2.3. У выпадку ўзнікнення ў працэсе рэалізацыі гэтага Дагавора паміж Бакамі неабходнасці ў выкананні канкрэтных задач і (або) мерапрыемстваў Бакі могуць ўзаемадзейнічаць на падставе асобных дагавораў і пагадненняў.

2.4. Пры вырашэнні канкрэтных задач і (або) правядзенні мерапрыемстваў Бакі распрацоўваюць сумесныя дакументы (пратаколы, дагаворы, пагадненні і г.д.), якія вызначаюць тэрміны, і іншыя ўмовы неабходныя для дасягнення пастаўленых мэтаў.

2.5. Бакі сумесна штогод могуць распрацоўваць праграму мерапрыемстваў, якая ўзгадняеца Бакамі і з'яўляеца неад'емным дадаткам да гэтага Дагавора.

2.6. Бакі гэтым Дагаворам дамовіліся ўстрымлівацца ад дзеянняў, якія могуць прывесці да нанясення шкоды і (або) ўшчамлення інтэрэсаў іншага боку.

3. Напрамкі дзейнасці

3.1. Для рэалізацыі гэтага Дагавора Бакі лічаць неабходным агульнымі намаганнямі ажыццяўляць:

3.1.1. У сферы адукацыйной дзейнасці:

- арганізацыя стажыровак выкладчыцкага складу ў рамках міжнароднага супрацоўніцтва з мэтай павышэння якасці навучання па ўзгодненых Бакамі напрамках;
- арганізацыя практикі і/або стажыроўкі навучэнцаў, якія вучацца па спалучаных спецыяльнасцях на профільных прадпрыемствах;
- сумеснае маркетынгавае даследаванне рынку ў галіне падрыхтоўкі кадраў і павышэнне іх кваліфікацыі ў сферы зацікаўленасці бакоў;
- рэалізацыя сумесных праграм дадатковай адукацыі з выкарыстаннем рэурсаў кожнага з Бакоў;
- сумеснае выкарыстанне інфармацыйна-камунікацыйных рэурсаў;
- удзел у семінарах, распаўсюджванне вытворчага, кіраўніцкага і іншага вопыту;
- сумесная распрацоўка і выкарыстанне вучэбна-метадычнай, навуковай літаратуры, нарматыўнай і навукова-тэхнічнай дакументацыі;
- сумесны ўдзел у міжнародных навукова-адукацыйных праграмах і праектах;
- правядзенне сумесных і ўдзел у навукова-практичных семінарах, канферэнцыях, сімпозіумах, пасяджэннях проблемных круглых сталоў, нарадах, а таксама іншых навукова-практичных і метадычных мерапрыемствах, якія будуць праводзіцца Бакамі;

- па ўзгадненні з другім Бокам падрыхтоўка і размяшчэнне інфармацыі аб другім Баку ў замежных сродках масавай інфармацыі.

3.1.2. У галіне інавацыйнай дзейнасці:

- праца над сумеснымі інавацыйнымі праектамі;

- арганізацыя выстаў вынікаў інавацыйнай дзейнасці і іншых формаў папулярызацыі спецыяльнасцяў і прафесій.

3.1.3. У галіне сацыяльна-культурнай дзейнасці:

- Кансультатыўная і арганізацыйная падтрымка, якія праводзяцца на базе Бакоў творчых, выхаваўчых, дабрачынных мерапрыемстваў, конкурсаў, святаў, турыстычных мерапрыемстваў.

3.2. Бакі дамовіліся:

- ствараць рабочыя групы для правядзення сумесных мерапрыемстваў;
- прыцягваць навукова-даследчыя арганізацыі, іншыя прадпрыемствы, установы, арганізацыі, а таксама асобных спецыялістаў і практикаў для рэалізацыі агульных праграм і праектаў;
- не перадаваць матэрыялы, атрыманыя ў ходзе супрацоўніцтва, іншым арганізацыям, асобам без ўзаемнай згоды;
- садзейнічаць правядзенню даследаванняў і прадастаўляць адзін аднаму неабходную практичную і тэарэтычную дапамогу па даследуемых пытаннях;
- неадкладна паведаміць адзін аднаму аб змененні сваіх юрыдычных адрасоў і іншых рэквізітаў.

4. Тэрмін дзеяння Дагавора

4.1. Гэты Дагавор уступае ў сілу з моманту яго падпісання абодвум Бакамі.

4.2. Тэрмін дзеяння Дагавора складае пяць гадоў.

4.3. Калі за два месяцы да заканчэння тэрміну дзеяння гэтага Дагавора ні адзін з Бакоў не паведаміць другому Боку аб яго спыненні, дзеянне гэтага Дагавора лічыцца пралангаваным на той жа тэрмін на тых жа ўмовах.

4.4. Гэты Дагавор можа быць скасаваны па ініцыятыве аднаго з бакоў, пра што другі Бок павінен быць пісьмова прайнфармаваны за два месяцы да моманту скасавання дагавора.

5. Іншыя ўмовы

5.1. Гэты Дагавор не прадугледжвае ўзаемных разлікаў бакоў.

5.2. Фінансаванне сумесных праектаў і мерапрыемстваў у рамках рэалізацыі гэтага Дагавора павінна праводзіцца на аснове асобных пагадненняў, дагавораў паміж Бакамі згодна з дзеючым заканадаўствам абедзвюх краін.

5.3. Дагавор можа дапаўняцца сумеснымі праграмамі канкрэтных мерапрыемстваў, якія павінны ўзгадняцца Бакамі і прадстаўляцца да 01 студзеня кожнага года. У дадзеным выпадку праграмы будуць з'яўляцца неад'емнай часткай гэтага Дагавора.

5.4. У сувязі з заключэннем гэтага Дагавора Бакі дамаўляюцца аб размяшчэнні банэра і (або) спасылкі на афіцыйных сайтах адзін аднаго.

5.5. Бакі прымаюць на сябе абавязкі па вырашэнні спрэчак і рознагалоссіяў, якія могуць узнікнуць у ходзе выканання гэтага Дагавора, шляхам перамоў.

5.6. Ўсе змены і дапаўненні, унесеныя ў гэты Дагавор сапраўдныя, калі яны складзеныя ў пісьмовай форме, падпісаны ўпаўнаважанымі прадстаўнікамі бакоў і з'яўляюцца неад'емнай часткай гэтага Дагавора.

5.7. Гэты Дагавор складзены на дзяржаўных мовах Бакоў у двух экземплярах на рускай і беларускай мовах, якія маюць аднолькавую юрыдычную сілу, і захоўваецца ў кожнай з Бакоў у адным экзэмпляры на рускай і беларускай мове.

5.8. Па прапанове Бакоў Дагавор можа быць дадаткова складзены на іншай мове. У гэтым выпадку Дагавор заключаецца на трох мовах, якія маюць аднолькавую юрыдычную сілу, і захоўваецца ў кожнай з Бакоў у адным экзэмпляры на трох мовах.

5.9. Пры розначытанні варыянтаў перакладаў прыярытэт мае рускамоўны варыянт Дагавора.

5.10. Адказныя асобы Бакоў за выкананне гэтага Дагавора:

- з боку ДБПАУ РВ«ВТІТБіД»:

Загадчык вучэбнай часткай, Токараў Сяргей Юр'евіч
(тэл.:89612756490),

- з боку УА БДУІР філіял «МРК»:

Намеснік дырэктара па ВП, Навуменка Жанна Мікалаеўна
(тэл.:+375298870227).

6. Подпісы Бакоў

347360, Растворская вобл.,
г. Валгадонск, вул. Гагарына, 13
E-mail: Lc105vol@rambler.ru

220005, г. Мінск,
Рэспубліка Беларусь,
пр-т Незалежнасці, 62
E-mail: office@mrk-bsuir.by



О.В. Кобелецкая
2019 г.



С.Н. Анкуда
2019 г.